

МАРФАЛАГЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ЗАГОЙВАННЯ СКУРНЫХ РАН У ЛАБАРАТОРНЫХ ПАЦУКОЎ ПАД МАРЛЕВЫМІ і ГІДРАГЕЛЕВЫМІ ПАКРЫЩЦЯМІ

**Ярашэнка Ю.У., Шляхтун А.Г., Барадзіна Т.А.
Палубок В.Ч., Мароз В.Л., Астроўскі А.А.**
РНДУП «Інстытут біяхіміі біялагічна актыўных злучэнняў
Нацыянальной акадэміі навук»
г. Гродна, Беларусь

На модели полнослойных кожных ран, созданных в межлопаточной области лабораторных крыс, с помощью морфологических и морфометрических методов были изучены особенности заживления ран под марлевыми и гидрогелевыми покрытиями. Показано, что во всех случаях регенерация повреждения происходит, в первую очередь, за счет контракции раны и ее краевой эпидермизации. При этом наибольшие темпы заживления наблюдались под марлей и ВАП-гелем. Однако маленькие нитки марли и частицы ВАП-геля могут попадать в рану и погружаться в толщу грануляционной ткани, тогда как использованный гидрогель фирмы «Paul Hartman AG» может ингибировать рост эпидермиса.

Ключавыя слова: лабаратарныя пацуکі, паўнаслойныя скурныя раны, загойванне, марлевыя і гідрагелевыя пакрыцці.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF HEALING OF SKIN WOUNDS IN LABORATORY RATS UNDER GAUZE AND HYDROGEL COATINGS

**Yarashenka Yu.U., Shlyahutun A.H., Baradzina T.A.,
Palubok V. Ch., Maroz V.L., Astrowski A.A**
Institute of Biochemistry of Biologically Active Compounds
of the National Academy of Sciences
Grodna, Belarus

Using morphological and morphometric methods, the features of wound healing under gauze and hydrogel coatings were studied on the full-thickness skin wounds model made in the interscapular region of laboratory rats. It is shown that in all cases the regeneration occurs primarily due to the contraction of the wound and its epidermization. At the same time, the highest rates of wound closure took place under gauze and WAP-gel. However, small threads of gauze and particles of WAP-gel can get into the wound and sink into the thickness of the granulation tissue, while the used hydrogel of the company "Paul Hartman AG" can inhibit the growth of the epidermis.

Keywords: laboratory rats, full-thickness skin wounds, healing, gauze and hydrogel coatings.

Пашкоджанні скury чалавека – адна з паталогій, шырока распаўсядженых у медыцынскай практыцы [1]. Таму праблема распрацоўкі перавязачных матэрыялаў, якія здольны ствараць аптымальныя ўмовы для

загойвання скурных ран, з'яўляеца адной з актуальных медыцynskих проблем.

У апошнія гады ўсё больш шырокое выкарыстанне ў медыцынe знаходзяць гідрагелевыя перавязачныя матэрыялы [2]. Па шэрагу ўласцівасцей (апошнія могуць накладацца на рану на некалькі сутак, лёгка аддзяляюцца ад ранавай паверхні ў час перавязак, іншае) гідрагелевыя павязкі маюць патэнцыял пераўзысці сваімі карыснымі характарыстыкамі “класічныя” перавязачныя матэрыялы, заснаваныя на марлі.

У сувязі з адзначаным, мэтай праведзенага даследавання, выкананага на лабараторных пацуках, стала параўнанне раназагойвальных ўласцівасцей двух відаў гідрагелевых пакрыццяў, даступных у аптэках Беларусі, як паміж сабой, так і ў параўнанні з класічнай марлевай павязкай.

Матэрыял і метады даследвання. У даследаванні быў выкарыстаны 21 пацук-самка пароды Вістар з зыходнай масай 200 – 260 г. Жывёлы знаходзіліся ў індывідуальных клетках, на стандартнай дыцеце віварыя, пры свободным доступе да вады.

Усе маніпуляцыі, якія патрабавалі абязбольвання ці беззрухомлівання пацукоў, выконваліся пад эфірным наркозам, што адпавядае ДАСТ 33215-2014, ГОСТ 33216-2014 а таксама ТКП 125-2008 (02040) «Належная лабараторная практика».

Для выяўлення асаблівасцей загойвання скурных ран пад рознымі пакрыццямі была выкарыстана мадэль паўнаслойнага скурнага дэфекта (ПСД), створанага ў міжлапатковай вобласці пацукоў і абароненага ахоўнай камерай [3]. Пры гэтым усім працаваным пацукам на ранавую паверхню (РП) на першыя суткі накладалі 4-5 кавалкаў марлі (марля х/б медыцynская адбеленая Блакіт - «Баранавіцкае вытворчае аб’яднанне»), на якія зверху клалі марлевы тампон. Ахоўную камеру закрывалі крышачкай. Праз суткі рабілі першую перавязку, у час якой выдалялі перавязачныя матэрыялы, а рану фатаграфавалі. Затым адной групе ($n=7$) на РП зноў накладалі марлевыя дыскі, на якія наносілі 200 мкл фізілагічнага раствора хларыда натрыя (гэта група лічылася 1-й, контрольнай); другой жа групе ($n=7$) на РП клалі круглы кавалак гідрагелевага пакрыцця беларускай вытворчасці (павязка медыцynская “ВАП-гель”, рэг. нумар №-7.3547/7.017-1911, далей па тэксле – “ВАП-гель”); трэцяй групе ($n=7$) на РП накладалі круглы кавалак гідрагелевай павязкі вытворчасці фірмы “Paul Hartmann AG” (далей па тэксле – “Хартман”).

Далей у пацукоў першай групы перавязкі рабілі кожныя суткі, а ў жывёл 2-й і 3-й груп кавалкі гідрагеляўмянялі на новыя праз троє сутак. Так рабілі да 13 сутак пасля аперацыі, а затым раны ў жывёл 2-й і 3-й групах у час перавязак зноў укрывалі марлевымі пакрыццямі.

Па два пацука з кожнай групы забівалі праз 10 сутак пасля стварэння ПСД для гісталагічнага даследавання, іншых жывёл (па 5 з кожнай групы) выводзілі з даследвання пасля наступлення поўнага загойвання.

У першым выпадку з вобласці раны выразалі прамавугольныя кавалкі скury, які ў распраўленым стане і пры натуральным нацягненні фіксавалі ў сумесі фармалін–спірт–воцатная кіслата. Пасля прамыўкі водой, абязводжвання і заліўкі ў парафін атрымлівалі вертыкальныя зrezы таўшчынёй 4,5 мкм (выкарыстоўвалі мікратом *Kedee 3398*), якія праходзілі па сагітальнай лініі адносна цела пацука і знаходзіліся адзін ад аднаго на адлегласці 750 мкм. Зrezы афарбоўвалі гематаксілінам і эазінам, вывучалі і фатаграфавалі з дапамогай мікраскопа *Leica DM6-B*. Пазней для ацэнкі будовы эпідэрміса (Э) і грануляцыйнай тканкі (ГТ) выбіралі тыя фотаздымкі, якія праходзілі па цэнтры раны.

У другім выпадку, выкарыстоўваючы атрыманыя макраскапічныя фотаздымкі і кампьютарную праграму *ImageJ*, вымяралі абсолютную плошчу раны, абмежаваную як краем інтактнай скury, так і краем інтактнага эпідэрміса. Для харэктарыстыкі дынамікі працэсу раназагойвання выкарыстоўвалі і адносныя паказчыкі. У такім выпадку за 100 % прымалі плошчу РП, абмежаваную краем інтактнай скury, якой яна была праз адны суткі пасля стварэння ПСД. Таксама фіксавалі момант наступлення поўнай эпідэрмізацыі РП, які лічылі часам завяршэння загойвання. З гэтай часавай кропкі атрымлівалі такія паказчыкі, як працягласць загойвання ПСД і яго тэмпы (апошні атрымлівалі шляхам дзялення плошчы раны праз суткі пасля яе стварэння на працягласць яе загойвання).

Статыстычную апрацоўку атрыманых колькасных дадзеных рабілі з дапамогай праграм *Excel* і *GraphPad Prism ver. 5*. Розніцу паказчыкаў ($M \pm m$) паміж групамі жывёл лічылі статыстычна значнай (выкарыстоўвалі няпарны т-тэст) пры $p < 0,05$.

Вынікі. Працэс загойвання скурных ран ва ўсіх пацукоў па сваіх асноўных механізмах адбываўся аднолькава – за кошт скрачэння агульнай плошчы раны і за кошт нарастання эпідэрміса на яе паверхню з краёў інтактнай скury. У якасці адметнасці варта адзначыць што, ў парапінанні з марлевым пакрышчём, пад гідрагелевымі пакрышчамі на РП у інтэрвалах паміж перавязкамі назапашвалася больш фібрину, асабліва на раннія тэрміны загойвання і асабліва пад ВАП-гелем.


У парапінанні з жывёламі 1-й (марлевай) групы, працягласць загойвання ПСД аказалася на 2 дні большай у пацукоў трэцяй групы (гл. **табл.**). Гэта было абумоўлена некалькі большымі зыходнымі памерамі ПСР і меншымі тэмпамі загойвання ПСД.

Таблица.
Працягласць і тэмпы загойвання ПСД у паддоследных жывёл.

Паказчыкі	Плошча РП праз 1 сут. пасля яе стварэння, мм^2	Працягласць загойвання РП, сут.	Тэмпы загойвання, $\text{мм}^2/\text{сут}$
1-я група: марля (кантроль)			

$M \pm m$	115,3 ± 6,39	15,4 ± 0,58	7,50 ± 0,36
2-я группа: Павязка “ВАП-гель”			
$M \pm m$	130,6 ± 7,87	16,9 ± 1,19	7,79 ± 0,41
p	0,1678	0,2890	0,6107
3-я группа: Гідрагель “Хартман”			
$M \pm m$	121,6 ± 3,83	17,6 ± 0,58	6,93 ± 0,27
p	0,4216	0,0276	0,2451

Хуткасць скарачэння памераў участка скуры, пазбаўленага дэрмы, была найбольшай ва ўсіх жывёл у інтэрвале 4 – 10 сутак, а хуткасць скарачэння плошчы РП, не пакрытай эпідермісам, была найбольшай у інтэрвале 7 – 13 сутак (гл. *мал.*). Пры гэтым плошча РП, замераная па краі інтактнай дэрмы, праз 10 сутак пасля стварэння ПСД у жывёл 2-й группы (ВАП-гель) аказалася значна меншай, чым у контрольных жывёл, а плошча раны, не пакрытая эпідермісам, аказалася праз 16 сутак пасля стварэння ПСД у жывёл 3-й группы (“хартманаўскі” гідрагель) статыстычна большай, чым у жывёл контрольнай группы.



Малюнак 1. Дынаміка змены ПСД у паддоследных жывёл пры замеры яго плошчы па краі дэрмы.

Дадатковыя феномены былі выяўлены пры гісталагічным даследванні. Так, у пацукоў 1-й, контрольнай, групы, у якіх РП 10 сутак загойвалася пад марлей, на месцы былога дэфекта прысутнічала развітая ГТ, насычаная калагенавымі валокнамі, фібраластамі, макрафагамі, крывяноснымі сасудамі,

пэўнай колькасцю адзіпацытаў, тлустых клетак, нейтрафільных і эазінафільных лейкацытаў. На паверхні раны знаходзіўся тонкі пласт фібрину, які, як правіла, быў насычаны нейтрафільнымі гранулацытамі і макрафагамі. Пад яго з краёў інтактнай скуры, якія контактувалі з ранай, рухаючыся па паверхні ГТ, падрастаў эпідэрміс. У сваім складзе ён, як правіла, меў базальны, шыпаваты і зяністы пласты – гэта значыць, практычна адразу быў шматслойным (за выключэннем самага краю). На 1 мм далей ад пярэдняга краю Э таксама прысутнічаў тонкі рагавы пласт. Пад Э, у тоўшчу ГТ жывёл дадзенай групы, нярэдка можна было знайсці тонкія валаконцы, якія аддзяляліся ад ніцяў марлі, трапілі на рану і заглыбіліся ў яе. Тут іх аточвалі макрафагі і гіганцкія клеткі іншародных целаў.

У пацукоў 2-й групы, РП якіх 9 сутак з 10 знаходзілася пад ВАП-гелем, гісталагічная карціна тканак у вобласці раны ў цэлым выглядала блізкая да контрольнай. Галоўнае адрозненне заключалася ў тым, што зредку можна было заўважыць прыкметы пранікнення часцінок ВАП-геля ў тоўшчу ГТ. Аднак, як вынікае з макраскапічных морфаметрычных дадзеных, пададзеных вышэй, такое пранікненне ў цэлым не адбілася негатыўна ні на агульных тэмпах рэгенерацыі ПСР, ні на дынаміцы яе контракцыі і эпідэрмізацыі.

У пацукоў 3-й групы (на іх РП 9 сутак з 10 знаходзілася гідрагелевая павязка фірмы “Хартман”), ход рэгенерацыі ў цэлым таксама адпавядаў контрольнаму. Аднак тут Э, які нарастаў на РП, быў танчэйшым ў параўнанні з Э жывёл дзвюх іншых груп.

Атрыманыя даныя могуць быць выкарыстаны для далейшага дасканалення перавязачных матэрыялаў, прызначаных лекаваць раны.

Высновы.

1. Выкарыстаныя ў даследванні трывалы перавязачных матэрыялаў у цэлым забяспечвалі прынцыпова блізкі ход і вынікі працэсу раназагойвання. На месцы пашкоджання ва ўсіх выпадках паспяхова ўтваралася грануляцыйная тканка, РП скарачала свае памеры за кошт контракцыі і краявога эпідэрмізацыі.

2. Былі выяўлены і пэўныя асаблівасці раназагойвання ў жывёл трох паддоследных груп: у пацукоў 1-й групы ніці марлі і тонкія валаконцы з гэтых ніцяў траплялі на РП, а затым пагружаліся ўглыб, акружаліся макрафагамі і гіганцкімі клеткамі іншародных целаў; у жывёл 2-й групы часцінкі ВАП-геля аказаліся здольнымі пранікаць у тоўшчу ГТ; а ў пацукоў 3-й групы пад уздзеяннем гідрагеля фірмы “Хартман” назіралася пэўнае замаруджванне тэмпаў рэгенерацыі, а Э быў больш тонкім.

Падзяка: даследаванне выканана пры фінансавай падтрымцы Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў (грант М22КИТГ-004).

Літаратура

1. Sen, C. K. Human wound and its burden: updated 2020 compendium of estimates / C. K. Sen // Adv. Wound Care (New Rochelle). – 2021. – Vol. 10, Iss. 5. – P. 281–292. doi: 10.1089/wound.2021.0026.
2. Modern wound dressings: hydrogel dressings / V. Brumberg [et al.] // Biomedicines. – 2021. – Vol. 9, Iss. 9. – Article Id: 1235 – 15 p. doi: 10.3390/biomedicines9091235.
3. Уплыў кверцэтына і яго камбінацыі з цыкладэкстрынам на загойванне паўнаслойных скурных ран у лабараторных пацукоў / А. А. Бакуновіч [і інш.] // Весці НАН Беларусі. Сер. мед. навук. – 2022. – Т. 19, № 2. – С. 219–229. doi: 10.29235/1814-6023-2022-19-2-219-229.